



Навіны

БНФ «АДРАДЖЭНЬНЕ»

нумар 3 (36)

6 лютага 2001 г.

Дэмакратычныя сілы рыхтуюцца да Кангрэсу



Падчас Кангрэсу Дэмакратычных Сілаў, 2 ліпеня 2000 г.

Першае паседжаньне ўзноўленага Арганізацыйнага камітэту Кангрэсу дэмакратычных сілаў (КДС) адбылося 1 лютага ў памяшканьні Ўправы БНФ. Праводзіў паседжаньне намеснік старшыні Аргкамітэту, старшыня Нацыянальнага выканавчага камітэту Мечыслаў Грыб. Присутнічаў і другі намеснік старшыні аргкамітэту, адзін з прэтэндэнтаў на статус адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў, Сямён Домаш.

Арганізацыйны камітэт разглядаў два асноўныя пытаныні. Першым зь іх была канрэтызацыя даты правядзеньня чарговага Кангрэсу. Задача КДС – вызначыць імя таго кандыдата ў прэзыдэнты, якога згодныя падтрымаць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы.

Каардынацыйная Рада запрапанавала ў якасці найбольш рэальнага, гэта значыць дастаткова ранняга, але і ня надта позняга тэрміну, сакавік. (Шмат

прагнозаў съведчыць, што выбары могуць быць абвешчаныя ў траўні на жнівень альбо на верасень). Пасля пэўнай дыскусіі ў рэйтынгавага галасавання выявілася, што бальшыня сяброў Аргкамітэту схіляецца да варыянту першай паловы сакавіка, бо з 15-га, як вядома, стартуюць масавыя акцыі, і грамадзкае напружаньне можа проста не дазволіць дастаткова якасна правесці Кангрэс. Трэба назваць імя прэтэндэнта да масавых акцыяў – такім быў аргумент. Разам з тым, паводле таго ж рэйтингавага галасавання, канчатковую дату вырашылі вызначыць на Аргкамітэце пасля паседжання Каардынацыйнай Рады. «Адбыліся пэўныя падзеі, некаторыя прэтэндэнты заявілі, што яны ня будуть прэтэндаваць на званыне кандыдата, падтрыманага КРДС, і такім чынам, іхныя імёны, відаць, і не павінны ўстаўляцца ў сьпіс прэтэндэнтаў, якіх падтрымлівае КРДС і Кангрэс дэмакратыч-

ных сілаў», – выказаў сваю думку старшыня БНФ «Адраджэнье» й Партыі БНФ Вінцук Вячорка.

Другім было пытаныне квотаў прадстаўніцтва на Кангрэсе дэмакратычных сілаў. У цэлым, тое прадстаўніцтва на КРДС, якое склалася традыцыйна, зь неістотнымі зьменамі было рэкамэндавана захаваць. Зараз гэтае пытаныне аддадзенае на абмеркаваньне кірауніцтву суб'ектаў, што ўваходзяць у Каардынацыйную Раду дэмакратычных сілаў.

Лідэр БНФ Вінцук Вячорка так пракамэнтаваў вынікі паседжання Аргкамітэту: «Старт працы Арганізацыйнага камітэту – гэта знак нашай рашучасці як мага хутчэй давесці да канца мэханізм вылучэння адзінага прэтэндэнта».

Прэсавая група БНФ
«Адраджэнье» й Партыі БНФ

ЗМАГАЦЦА МОЖНА НЕГВАПТОЎНА

Сэмінар пра негвалтоўныя мэтады барацьбы выклікаў нездаровую рэакцыю рэжыму

Калі 40 чалавек, прадстаўнікі палітычных партый ёсць ды Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь 13 склікання, амаль тыдзень (з 25 па 31 студзеня) ўдзельнічалі ў сэмінары, прысьвеченым негвалтоўным мэтадам супраціўлення рэжыму.

Сэмінар быў арганізаваны сябрамі летувіскай фундацыі «Група стратэгічнага развиція», якую ўзначальвае Аўдруш Буткявічус, а таксама старшынём Вярхоўнага Савету Сямёном Шарэцкім пры дапамозе прадстаўнікоў інстытуту імя Альбэрта Эйнштэйна.

Аўдруш Буткявічус вядомы як кіраўнік дзяржаўнага дэпартамэнту аховы краю ва ўрадзе Ландсбергіса. Падчас падзеяў 1989 году, калі М. Гарбачоў сілай савецкіх войскаў спрабаваў зьнішчыць незалежнасць Летувы, Буткявічус выступіў як аўтар тактыкі бязбройнага супраціву, што ў выніку й

дало магчымасць перамагчы ў цяжкай сітуацыі.

Сэмінар праводзіў дырэктар інстытуту імя Альбэрта Эйнштэйна, знаны ў сівеце спэцыяліст-тэарэтык паводле негвалтоўных мэтадаў барацьбы Джын Шарп.

Адметна тое, што мерапрыемства фінансавалася не амэрыканскім бокам, а прыватным чынам.

Акрамя таго, на сэмінары прысутнічалі прадстаўнікі летувіскай фундацыі «Падтрымка грамадзянскай абароны», а таксама Мішэль Рывалье – намеснік старшыні рабочай групы АБСЭ, Джон Кунстэтэр – намеснік галавы місіі ЗША ў Беларусі.

Беларускія ўлады не маглі пакінучь па-за ўвагай справы апазыцыйных палітыкаў, таму ўвесе час на сэмінар імкнуліся невядомыя людзі. Той, хто называў сябе прэсавым сакратаром беларускай

амбасады, патрабаваў, каб яго пусцілі прысутнічаць на сэмінары з той прычыны, што ён папросту хоча.

У гатэлі, дзе жылі ўдзельнікі, зявіліся беларускія камэрсанты, як высьветлілася пазней – КДБашнікі. А пасля – затрыманье аднаго з удзельнікаў, Генадзя Цярэні на мяжы й канфіскацыя вучэбных матэрыялаў з сэмінару.

Такую боязь уладаў Анатоль Федараў, старшыня магілёўскай абласной арганізацыі БНФ «Адраджэнне», а таксама адзін з удзельнікаў сэмінару, пракаментаваў як страх прайграць презыдэнцкія выбары, калі дэмакратычныя сілы беларусі «змогуць правільна сплянаваць стратэгію ды пісьменна правесці презыдэнцкую кампанію».

Алена ПАПЛАЎСКАЯ

працяг тэмы на старонцы 5

Кроніка

ЧЭСКАЯ І СПАВАЦКАЯ ПРЭСА АБ БЕЛАРУСІ

Затрыманье
Барадзіна мае
напітычны падтэкст?



Павел Барадзін

26.01.2001 чэскае цэнтральнае выданне «Hospodarske noviny» надрукавала артыкул пад такой назвай, дзе распавядае пра тое, як Аляксандар Лукашэнка абвінаваціў місію АБСЭ у сымпатыях да апазыціі якраз перад восеніскімі выбарамі.

Аўтар матэрыялу разглядае некалькі вэрсіяў затрыманья Барадзіна: ад сумеснай акцыі расейскіх і амэрыканскіх спэцслужбаў да помсты замежжа за няўдалую спробу пасадзіць у турму крымінальнага аўтарытэта Міхайлава. «У любым выпадку, – лічыць выданне, – скандал з Барадзіним моцна падрывае аўтарытэт кіраўнікоў Саюзу Расеі й Беларусі».

Газэта таксама падкрэслівае, што «нават адыеўны беларускі презыдэнт Аляксандар Лукашэнка, які падтрымлівае Барадзіна, яшчэ жадае прысягати ў наўшчынотворчай калегі».

Беларускі презыдэнт
абураеца супраць
назіральніцкай місіі АБСЭ

29.01.2001 гэтае ж выданье надрукавала артыкул пад такой назвай, дзе распавядае пра тое, як Аляксандар Лукашэнка абвінаваціў місію АБСЭ у сымпатыях да апазыціі якраз перад восеніскімі выбарамі.

«Лукашэнка аб'явіў, што на Беларусі рыхтуеца народная рэвалюцыя, падобная на ту, што адбылася ў кастрычніку і зьнішчыла югаслаўскага дыктатара Мілошавіча». Штотыднёвік нагадвае: «Лукашэнка, якім абвінаваеца Захадам у аўтарытарных мэтадах кіравання дзяржавай, даволі часта робіць напады на місію АБСЭ, якая мае офіс у сталіцы. Так, у лістападзе 2000 г. ён нават дапусціў магчымасць того, што беларускія ўлады будуть патрабаваць ад'езду місіі АБСЭ».

«Hospodarske noviny» таксама цытуюць некаторыя выказванні Лукашэнкі аб апазыцыі, Эўропе і недапушчальнасці пайтору сцэнару Югаславіі на тэрыторыі Беларусі.

Беларускі форум у Празе
«Адраджэнне»

Рэха

Эўрапейскі Звяз рэагуе на выпады Лукашэнкі

Швэцыя (старшыня Эўрапейскага Звязу) распаўсюдзіла афіцыйную рэакцыю на выступ Аляксандра Лукашэнкі, які беларускія тэлебачаныне транслювалі 27-га студзеня і на заяву міністра замежных спраў Беларусі Міхaila Хвастова ад 31-га студзеня.

Нагадаем, Аляксандар Лукашэнка фактычна абвінаваціў місію АБСЭ ў далачанасці да сілавага супраціву ўладам, а міністар замежных спраў тлумачыў пазыцыю афіцыяльнага Менску як імкненне да дыялёгу з АБСЭ. Эўрапейскі Звяз выказвае шкадаванье з прычыны тону і стылю інтэрвію ў дачыненні да АБСЭ і Кансультатыўна-назіральнай групы АБСЭ ў прыватнасці. Заява Эўразіяну дэманструе жаданье, каб дыялёг з місіяй АБСЭ працягваўся. Эўрапейскі Звяз спадзяеца, што на гэтай аснове група АБСЭ ў Беларусі зможа ў надалей дапамагаць ураду і народу Беларусі. Асацыяваныя сябры – Баўгарыя, Кіпр, Эстонія, Вугоршчына, Латвія, Літва, Мальта, Румынія, Славаччына, Славенія, Чэская Рэспубліка і Туреччына далучаюцца да гэтай заявы.

Паводле Радыё «Свабода»

ПАДАДЗЕНА ЗАЯЎКА НА ПРАВЯДЗЕНЬНЕ АКЦЫІ «ЛЮБОВІ! СВАБОДЫ! ПЕРАМЕНАЎ!»

25 студзеня маладзёвая кааліцыя «Пераменаў!» падала заяўку ў Менгарвыканкам на правядзенне акцыі 14 лютага, прысьвежанай Дню Святога Валянціна, «Любові! Свабоды! Пераменаў!»

Паводле гэтай заяўкі, акцыя павінна пачацца а 17.00 на плошчы Свабоды. А 17.30 заплянаваны пачатак руху. Карнавальнае шэсцце мусіць прыйсці па вуліцы Леніна, праспэкце Ф. Скарыны і выйсці на плошчу Незалежнасці, дзе павінен адбыцца мітынг.

Заяўку ад кааліцыі падпісалі: на-меснікі старшыні Маладога Фронту Яўген Скочка і Аляксей Шэін ды актыўіст «Маладзёвай салідарнасці» Алеся Ат-рошчанка.

Варта адзначыць, што Яўген Скочка ўжо быў асуджаны на адзін год умоўна за арганізацыю фаервэрку на акцыі «Беларусь у Эўропу – 4» у 1999 годзе.

Апрача Менску, акцыя «Любові! Сва-

боды! Пераменаў!» мусіць адбыцца ў 32 найбуйнейшых гарадах Беларусі (заяўкі на гэтыя мерапрыемства ўжо падаюцца).

У гэты самы дзень павінна адбыцца акцыя Фэдэрацыі Прафсаюза Беларускай, якую кааліцыя «Пераменаў!» абвізкова выкарыстае для віншавання працоўных і раскруткі вечаровага шоў. Кансультатыўны з ФПБ ужо ідуць.

З раніцы 14 лютага сябры кааліцыі «Пераменаў!» плянуюць абысыці 18 амбасадаў і павіншаваць лідэраў заходніх краінаў з Днём Святога Валянціна.

Таксама да 14 лютага Беларуская Музичная Альтэрнатыва плянуе выданьне касэты «Песьні пра каханье» і правядзенне рок-канцэрту, а «Хрысьцінская Ініцыятыва» напярэдадні свята арганізуе 12 лютага а 17:00 (Варвашэні, 8) канфэрэнцыю «Пра любоў», з удзелам святароў і вернікаў розных канфесій.

Малады Фронт

Новая ініцыятыва Маладога Фронту

31 студзеня Міжнародная камісія Маладога Фронту распачала глябальны інфармацыйны праект «НАВІНЫ З СЭРЦА ЭЎРОПЫ: БЕЛАРУСЬ».

Штомесяц усе значныя навіны, якія мелі месца ў Беларусі за апошні час, скампаноўваюцца і на ангельскай мове рассылаюцца па Інтэрнэце ў шматлікія краіны Эўропы і ўсю свету наогул. Гэта робіцца з мэтай азнаёміць замежнае грамадзтва зь беларускай рэчаісьнасцю: што ёсьць Беларусь, што адбываецца ў гэтай краіне і як на гэта рэагуе прагрэсіўная моладзь. Асаблівая ўвага надаецца выбарчай прэзыдэнцкай кампаніі, развіццю маладзёвага руху, актыўнай ролі МФ у мабілізацыі і вывадзе беларускай моладзі на выбарчыя участкі і тым глыбінным духовым пераўтварэнням, на якіх грунтуюцца нацыянальны рух моладзі.

Малады Фронт супрацьпастаўляе сябе фальшивым лукашэнкаўскім мэдым. Мы прапануем высакаякасную і актуальную інфармацыю пра Беларусь, якая падаецца ў незалежніцкім кантэксте.

На сёньняшні дзень мы даслалі свае навіны ў 76 краінай свету, ахапіўшы ўсе заселеныя кантынэнты плянэты. У архіве Маладога Фронту сотні электронных адресоў: галоўныя інфармацыйныя цэнтры, найбуйнейшыя газэты і часопісы, шматлікія няўрадавыя арганізацыі, фундацыі, міжнародныя арганізацыі (Эўразвяз, Рада Эўропы, АБСЭ, ААН і інш.); маладзёвые партнэрскія арганізацыі, а таксама ідэйна блізкія палітычныя партыі, сярод якіх асабліва вылучаецца Рэспубліканская партыя Злучаных Штатаў Амерыкі.

«Але гэта яшчэ толькі пачатак, – заявіў старшыня Міжнароднай камісіі Маладога Фронту Сяржук Лісічонак, – вядзенца паспяховы пошук новых контактаў, і ўжо ў наступным месяцы мы плянуем значна павялічыць аб'ёмы рассылак. Ёсьць ужо дамоўленнасці на гэты конт, напрыклад, з сэрбамі з Отрог! і Маладымі Кансэрватарамі Чэхіі.»

Новы інфармацыйны праект – частка з комплексу актыўных мэтанакіраваных дзеяньняў Маладога Фронту падчас прэзыдэнцкай кампаніі. Нагадаем, што Малады Фронт будзе падтрымліваць кандыдата ад аўяднаных дэмакратычных сілаў.

Матэрыялы паласы падрыхтавала прэс-служба Маладога Фронту



14 ЛЮТАГА: АКЦЫІ ФПБ І «ПЕРАМЕНАЎ!» ПРОЙДУЦЬ УЗГОДНЕНА

30 студзеня на паседжаныні аргкамітэту ФПБ па правядзеніні масавае акцыі «Заробак на ровень цэнаў!» было прынятае рашэнне ўзаемадзейнічаць у працэсе падрыхтоўкі з кааліцыяй «Пераменаў!»

Запрошаны на паседжаныні кіраўнік Маладога Фронту Павал Севярынец распавёў кіраўніцтву ФПБ пра кампанію «Любові! Свабоды! Пераменаў!», прымеркаваную таксама да 14 лютага. Як вядома, прафсаюзны мітынг і маладзёвая

акцыя пачнуцца амаль адначасова – а 16:00 і 17:00. Таму, каб пазбегнуць на кладак і прайвіць узаемную салідарнасць, дэлегацыя моладзі з адпаведными рыштункамі падыдзе на прафсаюзны мітынг павіншаваць працоўных з Днём Любові й падтрымаць іх у барацьбе за свае права.

Нагадваем: 14 лютага менская моладзь пачынае а 17:00 на плошчы Свабоды.

БПЕФ СА ЗНАКАМ ЯКАСЬЦІ

**Уладзімер
КУЛАЖАНКА,
доктар эканамічных
наук, прафэсар**



Як вядома, яшчэ пры канцы мінулага году Аляксандар Лукашэнка, пэўна, у якасьці першага этапу падрыхтоўкі да прэзыдэнцкіх выбараў, абвясьціў аб падвышэнні сярэдняй заробнай платы бюджетнікам да лета 2001 году аж да 100 даляраў у месяц. Гэтае паведамленне было сустэртае грамадзкасцю са зьдзіўленнем, бо на той час ды ў зараз заробнай платы, напрыклад, настаўнікаў ці лекараў складала ў складзе дзесяці 40-45 даляраў. Дык як можна за якіх паўгады павялічыць яе болей як удвая?

Але паколькі абвестку аб небываўшым росце заробнай платы зрабіў сам уладар, то вышэйшыя чыноўнікі сталі праяўляць клопат, як выкананець высокае даручэнне, дзе ўзяць для гэтага патрэбныя 1,4 трывёны рублёў. У Міністэрстве эканомікі, паводле словаў Уладзімера Шымава, устанавілі дзіве асноўныя крыніцы мабілізацыі грошовых рэурсаў. Першая і галоўная – трэба перакрыць і да таго высокас плянавае заданне па росце ВУПу ў 2001 годзе на 3,5% яшчэ на 1,5%. Але пры тых эканамічных умовах, якія склаліся ў краіне на пачатку году, гэтыя намеры выглядаюць адно фантазіяй. Другая крыніца рэальная – зыніжэнне непрадукцыйных выдаткаў. Але яна мае два бакі: зрабіць акумуляцыю сродкаў бюджету для заробнай платы можна толькі тады, калі іх ад кагосьці забраць. Але сэктар дзяржаўнага бюджету не дасяглікіх рэурсаў – удалося знайсці недзе 60 мільярдаў рублёў. Ды яшчэ выявілі 45 мільярдаў рублёў. Гэта тыя гроши, якія былі рэзэрвовымі для выканання розных сацыяльных праграмаў. Калі гэтыя гроши давядзенца забраць, то пад пагрозай невыканання апынуща сацыяльныя праграмы. Хіба насельніцтва ад гэтага можа выйграць?

Грошай усё адно не хапае. І Міністэрства фінансаў разам з Міністэрствам эканомікі сталі шукаць іншыя крыніцы. І, як сякеру пад лаўкай, знайшлі. Напрыклад, урад ушчыльнілу падышоў да развязання праблемы перакрыжаванага фінансавання. Сутнасць праблемы ў тым, што за электрычнасць і цяпло хатнія гаспадаркі плацяць меншыя кошты, але гэта кампенсуюць прымесловыя прадпрыемствы, бо яны за тыя ж паслугі плацяць большыя кошты, тым самым як індывідуальных спа-

жыўцоў. Урад вырашыў зняць з прадпрыемстваў цяжар памерам 400 млрд. рублёў, разылічаючы на тое, што павысіцца рэнтабельнасць вытворчасці ў болей сродкаў паступіць у бюджет. Разылік добры і мерапрыемства само па сабе даўно насыпела. Але справа ў тым, што адкідаючы перакрыжаванае субсидаванне, урад мусіць рэзка павысіць тарыфы на камунальныя паслугі для індывідуальных спажыўцоў. Менавіта з гэтай прычыны йдзе татальнай падвышэнне платы за жыльлёвую паслугі ѹ карыстаньне грамадзкім транспартам. Так што падвышэнне заробнай платы яшчэ нібы наперадзе, а людзі ўжо плацяць за ўсе паслугі ўсё болей і болей. Растуць цэны на харчаванне, у тым ліку на хлеб – прадукт масавага спажывання. З 20 студзеня ўзраслы цэны на хлеб і батон, якія належалі да сацыяльна значных харчовых тавараў. Зараз за бахан хлеба з сумесі жытнія і пшанічная мука трэба заплаціць 256 рублёў, а за пшанічны батон – ад 392 да 500 рублёў.

Мала што дасць і падвышэнне з 1 студзеня падатку на паліва з 10 да 20%, тым болей, што толькі палова падатковай прыбаўкі будзе паступіць у бюджет. Як ні выкручаюцца ў міністэрствах фіна-

даляр, у систэме аховы здароўя – 68 даляраў, а ў працаўнікоў мастацтва – 51 даляр. Жабрачай засталася заробная плаата ў калгасах – 45,7 тыс. рублёў, ці толькі 37 даляраў. Невыпадкова сам А. Лукашэнка, адчуўшы немагчымасць выканання дадзенага абязаньня, спачатку заявіў, што 100-даляравы рубеж будзе дасягнуты да сярэдзіны году, а затым – толькі да канца году, гэта значыць ужо пасля прэзыдэнцкіх выбараў.

Нязбытнасць дадзенага абязаньня праглядаеца яшчэ й у тым, што ўсе разылікі паводле даходаў і выдаткаў бюджету зробленыя з улікам таго, што дэвалівацыя беларускага рубля ў адносінах да даляру дасягне да канца году роўню 1600 рублёў за 1 даляр. Між тым, тэмпы інфляцыі ў студзені паводле разылікаў аналітыкаў і перадумовы інфляцыйнага пракэсу, закладзеныя ў эканамічныя пракэсы летась, а таксама прывязка беларускага рубля да расейскага, які таксама вельмі плавае ў адносінах да канверсоўных валютаў, дэвалівуюць беларускі рубель да канца году да роўню 1900 рублёў за 1 даляр. А гэта азначае, што кошты ўзлятуць за год на меней як у 2 разы і зядушць усе намінальныя прыбаўкі заробкаў. Гэта відаць



167 тысячаў подпісаў беларускіх настаўнікаў пад зваротам да ўраду Беларусі з патрабаваннем павелічэння заробку на фоне Васіля Стражава – міністра адукацыі РБ.

насаў і эканомікі, усё адно пры ўсіх сэктарах бюджету для падвышэння заробнай платы бюджетнікам не хапае 120 млрд. рублёў. Абязаньне падвысіць заробкі да 100 даляраў для бюджетнікаў выглядае як блеф са знакам якасці. Сапраўды, як можна рэалізаваць абяздане, калі, паводле афіцыйных дадзеных, у сінезні месячныя заробкі складалі ў сферы адукацыі – 58 даляраў, сацыяльным забесьпячэннем – 41

сёняня нават няўброенным вокам, тым болей, што гуртовыя кошты ў прымесловасці выраслы і летась у 3 разы. З новага году пачынаеца пераліванне гэтага росту ў вытворчасць спажывецкіх тавараў. Рост рэальный заробнай платы да роўню 100 даляраў стане немагчымым.

Немагчымасць падвышэння рэальных заробкаў настаўнікаў, мэдыкаў ды

працяг на стар. 5

Супраць пому ёсьць прыёмы!

Сэмінар пра негвалтоўныя мэтады барацьбы выклікаў у рэжыму шалённую гістэрыю. Ноты пратэсту беларускай амбасады ў Вільні ў МЗСУ, агрэсіўныя камптары беларускага тэлебачання, затрыманнне аднаго з удзельнікаў на мяжы канфіскацыя ўсіх матэрыялаў...

Гэтыя заходы, а таксама хвала газетных публікацыяў выклікалі ў грамадзтве вялікую цікавасць да мерапрыемства. Асноўнымі пытаннямі былі й ёсьць наступныя: «Чаму ж вучыліся ў Вільні лідэры й актыўсты дэмакратычнага руху?» і «Што так напалохала дыктатуру?» Гэты артыкул – вэрсія адказу на названыя пытанні аднаго з непасрэдніх удзельнікаў.

Сэмінар быў цалкам прысьвечаны негвалтоўным дзеянням (найчасцей яны называюцца «негвалтоўны супраціў», «негвалтоўная абарона», «негвалтоўная барацьба»), якія прадпрымаюцца насельніцтвам ці яго асобнымі групамі дзеля абароны сваіх правоў. Побач з тэарэтычнымі ведамі ўдзельнікам быў рэпрэзэнтаваны доўгі шэраг прыкладаў негвалтоўнай барацьбы, у тым ліку відэафільм кампаніі PBS, прысьвечаны падзеям розных гадоў у ПАР, Чылі, Польшчы, Даніі, Індыі й ЗША, які дэмантруе станоўчыя прыклады змагання людзей названых краінаў за свабоду й даводзіць, што асноўнай і вырашальнай умовай перамогі ва ўсіх выпадках была адсутніцца гвалту з боку тых, хто адстойваў свае права.

Насамрэч, гвалт супярэчыць чалавечай прыродзе. Нематываваны гвалт выклікае абурэнне ў людзей, і менавіта выкарыстаннне такой рэакцыі палягае ў аснове негвалтоўных дзеянняў. І разуменне сутнасці негвалтоўнай барацьбы ёсьць выключна істотным, таму што толькі разумеючы сутнасць можна эфектыўна выкарыстоўваць негвалтоўныя мэтады як магутны сродак дасягнення сваіх мэтаў.

Кожная ўлада, і дыктатарскія рэжымы не зьяўляюцца выключэннем, абапіраюцца на падтрымку насельніцтва. Гэтая падтрымка можа мець розныя формы, але гублюнае значэнне для рэжыму мае маў-



клівае супрацоўніцтва большасці. Больш за тое, дзеля ажыццяўлення сваёй улады дыктатарам патрэбная ляяльнасць бюракратыі, службаў бяспекі, войска, паліцыі й г. д. Усе названыя фактары называюцца ў тэорыі негвалтоўнай барацьбы «слупамі падтрымкі» рэжыму, і сутнасць мэтадаў негвалтоўнага змагання палягае ў разбуранні гэтых «слупоў».

Першаснай задачай лідэраў негвалтоўнага супраціў ёсьць перакананне насельніцтва ў антыгуманістычнай, гвалтоўнай і варожай сутнасці рэжыму. На гэтым этапе змагання негвалтоўныя дзеянні плянуюцца такім чынам, каб адкрыта й выразна дэмантраваць свой пратэст, не парушаючы пры гэтым маральных нормаў грамадзтва й фармальных патрабаванняў заканадаўства. Рэжым ня можа дазволіць, каб гэтыя дзеянні працягваліся да статкова доўгі час, паколькі яны актыўна ўплываюць на грамадzkую думку й даюць людзям прыклад абароны сваіх правоў. (Гэта не абавязкова мусіць быць палітычна скіраваныя акцыі, яны могуць мець на мэце паляпшэнне нейкіх побытавых умоваў жыцця). Разам з тым, гвалтоўна падаўляючы такія дзеянні, рэжым вымушаны сам груба паразаць нормы маралі й заканадаўства, выклікаючы гэтым абурэнне людзей і гублюючы падтрымку й жаданне супра-

цоўніцтва ў розных структурах улады.

Наступны этап барацьбы скіраваны на тое, каб давесці ѹ паказаць насельніцтву ѹ служачым тыя формы негвалтоўнага супраціву, якія яны маглі бы ужываць у адпаведнасці са ступенню свайго гатоўнасці да барацьбы. Зусім неабавязкова, каб усе нязгодныя выходзілі на вуліцы альбо галадавалі. Вельмі эфектыўным і, разам з тым, дастатковая бяспечным мэтадам ёсьць несупрацоўніцтва, калі людзі не адмаўляюцца працаўаць на рэжым адкрыта, але выконваюць свае функцыі нясвоечасова, недакладна й неналежным чынам, разбураючы эканамічны й адміністрацыйны патэнцыял рэжыму.

Натуральная, негвалтоўныя мэтады барацьбы ёсьць найбольш небяспечнымі для рэжыму, паколькі ѹ такім выпадку змаганне адбываецца ѹ той сферы, дзе ён ня мае ніякіх перавагаў, больш за тое, добра падрыхтаваны й экіпіраваны кары апарат ператвараецца ѹ цяжар, які не прыносіць карысці й пры гэтым паглынае значныя рэсурсы. Рэжым губляе ініцыятыву й ня можа супрацьстаяць разбуранню ўласных апораў. Менавіта гэтымі фактарамі ѹ тумачыцца звышнэрвовая рэакцыя Лукашэнкі на віленскі сэмінар.

Гэтая рэакцыя ўладаў ёсьць вельмі добрым знакам для нас. Рэжым сам паказвае нам, чаго ён бацца. І мы мусім скарыстаць атрыманыя веды й досьвед у поўнай меры. Мы маєм эфектыўны інструмент дзеля таго, каб перамагчы. Натуральная, тэма стратэгіі негвалтоўнага супраціву мусіць быць яшчэ добра распрацаваная як на старонках «Навінаў», так і ў фронтаўскіх структурах. Такія аспекты, як неабходнасць жорсткай дысцыпліны, стратэгічнае й тактычнае плянаванне й іншыя патрабуючы шырокага асвятылення. Галоўнае ж перакананне, якое я прывёз у Менск – мы маєм сродкі дзеля таго, каб перамагчы. Усё залежыць ад нас.

Аляксей ЯНУКЕВІЧ,
сябра Сойму БНФ

Эканоміка

БЛЕФ СА ЗНАКАМ ЯКАСЬЦІ

іншых бюджетнікаў стала відавочнай падчас нядайняга аблеркавання калектыўнай дамовы паміж прафсаюзамі, урадам і працадаўцамі. Прадстаўнікі прафсаюзаў патрабавалі, каб заробнай платы настаўнікаў блізіліся ў пэўнай пропорцыі да заробкаў у прамысловасці. Пытанне так ставілася й раней. Але зараз урадавыя чыноўнікі вылучылі іншае патрабаванне – мена-

бліжаліся да сярэдніх заробнай платы ў краіне. Але гэта зусім іншы падыход, які ёсьць адно прадвеснікам безнадзеі.

Як можна спадзявацца на рост рэальнай заробнай платы, калі ў краіне ўсталявалася такая сытуацыя з заробнай платай, што, паводле звестак эканаміста Леаніда Заікі, трэба перадолець мізэрную зарплату маладым спэцыялістам – усяго 17 тысячаў рублёў (гл. «Звязду» за 17 студзеня).

Марнасць сваіх імкненняў адчувае А. Лукашэнка. Нядайна ён заявіў, што з мэтаю эканоміі сёлета будуть скарочаныя штаты ў МУСе на 5000 асобаў. Цікава, чаму не на 50 000 чалавек? Бо пры празмерных выдатках на праваахоўнікаў нельга сур'ёзна казаць аб росце рэальнай заробнай платы ў краіне і аб удасканаленіі разъмеркавальных адносін у цэлым.

Пачатак на стар. 4

БЛЕФ СА ЗНАКАМ ЯКАСЬЦІ

іншых бюджетнікаў стала відавочнай падчас нядайняга аблеркавання калектыўнай дамовы паміж прафсаюзамі, урадам і працадаўцамі. Прадстаўнікі прафсаюзаў патрабавалі, каб заробнай платы настаўнікаў блізіліся ў пэўнай пропорцыі да заробкаў у прамысловасці. Пытанне так ставілася й раней. Але зараз урадавыя чыноўнікі вылучылі іншае патрабаванне – мена-

Беларуская вайсковасьць

З гэтага нумару да ўвагі чытачоў «Навінаў БНФ» у выглядзе пытаньняў і адказаў будзе прэзэнтаваная сэрыя гістарычных артыкулаў, прысьвеченых гісторыі беларускай вайсковасьці XX стагоддзя. Нашая вайсковая гісторыя, гісторыя збройнага змаганьня за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі надзвычай багатая на падзеі й асобы. У свой час яна была незаслужана зганьбаваная і забытая, але зараз адраджаеца і чакае сваіх дасыледнікаў, чытачоў і аматараў.

Рубрыку вядзе гісторык
Віктар АСТРОГА

1. ШТО ТАКОЕ БЕЛАРУСКАЯ ЦЭНТРАЛЬНАЯ ВАЙСКОВАЯ РАДА?

Беларуская цэнтральная вайсковая рада (БЦВР) была вышэйшим органам, які кіраваў арганізацынем Беларускага войска ў 1917-1918 гг.

Лютаўская буржуазная рэвалюцыя, якая адбылася ў Рasei ў 1917 г. значна актывізавала беларускі нацыянальны рух. Не засталіся ў баку і беларусы-вайскоўцы, моцна палітызаваны ў той час. Так, 8 траўня таго ж году ў Рызе ўзынікла першая беларуская вайсковая суполка, якую стварыў малодшы ўнтар-афіцэр 24-й асобнай тэлеграфнай роты ХП Арміі Паўночнага фронту Я. Мамонька. А ўжо 15 траўня ў Менску была ўтвораная Беларуская вайсковая арганізацыя (БВА), якая мела на мэце «злучыць ваенных беларусаў». Стыхійнае стварэнне беларускіх арганізацыяў і гурткоў у войску значна ўзмацнілася пасля стварэння ў ліпені на II зыездзе беларускіх партыяў і арганізацыяў Цэнтральнай рады беларускіх арганізацыяў (ЦРБА). У ейных дакументах адзначалася: «Самыя съядомныя людзі цяпер у войску. Трэба ўзяцца за арганізацыне ваенных». Зыезд сформаваў Арганізацынае бюро беларусаў-вайскоўцаў, а дэлегата А. Кахановіча прызначыў палітпрадстаўніком Рады пры Стаўцы Вярхоўнага галоўнакамандаванья дзеля абароны жаўнерав-беларусаў. Пасля зъезду ў войску хутка пачалі ўзынікаць культурна-асьветніцкія гурткі. Ягоныя сябры мусілі размаўляць паміж сабою па-беларуску, па-беларуску весьці справаводства і пісаць лісты дадому, паведамляць у сваю вёску пра беларускі рух. Акрамя таго, кожны сяб-

ра павінны быў «насіць беларускі нацыянальны знак – белая стужка з чырвонай палоскай пасярэдзіне».

Падобных суполак з кожным днём становілася ўсё больш. Так, у XII Арміі ў іх складзе налічвалася да тысяч сябраў, на Балтфлоце – да восьмісот.

З восені стала відавочнай неабходнасць стварэння беларускіх нацыянальных частак. У кастрычніку, на 2 сесіі ЦРБА і зыездзе беларусаў-вайскоўцаў Заходняга і Румынскага франтоў, XII Арміі, Балтфлётуту было вырашана стварыць Цэнтральную беларускую вайсковую раду й пачаць фармаванье Беларускага войска. Старшынёю рады быў абранны С. Рак-Міхайлоўскі, ягомі намеснікамі сталі К. Езавітаў і Я. Мамонька (пазней Т. Грыб). Пры БЦВР былі ўтвораныя рэдакцыйная, агітацыйная, фінансавая, гаспадарчая, культурна-асьветніцкая камісіі й Бюро па арганізацыі Беларускага войска. Бюро узначалі генэрал інфантэрыі К. Кандратовіч. Ягонымі памочнікамі былі – генэрал-маёр Пажарскі, палкоўнік П. Камароўскі і паручнік К. Езавітаў. Фармаваньем беларускіх частак на Заходнім фронце пачаў займацца К. Кандратовіч, Паўночным – К. Езавітаў, Паўднёва-Заходнім – Пажарскі.

Напрыканцы кастрычніка, пасля перамоваў, Вярхоўны галоўнакамандуючы расейскімі войскамі генэрал М. Духонін дазволіў БЦВР стварэнне на Заходнім фронце беларускага корпусу. Але бальшавіцкі пераварот, зыняцце імі Духоніна, прымусіў Раду патрабаваць ужо ў новага галоўнакамандуючага – прашчыка М. Крыленкі – зацвярджэння ранейшага рашэння аб фармаванні 1-га Нацыянальнага Беларускага полку і Беларускага Корпусу. Прашчык пагадзіўся, але ўжо праз некалькі дзён падцікам бальшавіцкага кірауніцтва Заходній вобласці й фронту на чале з К. Ландэрэм забараніў.

Аднак утварэнне беларускіх частак ужо пачалося – у Менску фармуецца 1-ы Нацыянальны Беларускі полк, у Віцебску – Беларускі пяхотны полк, у Смаленску – 1-ы Смаленскі беларускі полк, на Румынскім фронце – 4-ты пяхотны кор-

пус.

Гэткім чынам, у 1917 годзе быў пакладзены пачатак стварэння Беларускага Войска. Аднак бальшавікі, скарыстаўшыся вайсковою перавагаю, дэмамагічнаю пропагандай, нізкай нацыянальнай



Менск, 15 кастрычніка 1917 г. Сумеснае паседжаньне Вялікай Беларускай Рады і БЦВР.

свядомасцю беларусаў, у сьнежні таго ж году разагналі Усебеларускі зыезд, пазней, 30 студзеня 1918 году, распушылі і БЦВР, арыштавалі яе сябраў. Пасля гэтага працэс фармаваньня нацыянальнага беларускага войска на абшарах краю быў фактычна паралізаваны і працягнуўся толькі па-за яго межамі.

2. ШТО ТАКОЕ БЕЛАРУСКІ АСОБНЫ БАТАЛЬЁН ЛЕТУВІСКАГА ВОЙСКА?

Беларускі асобны батальён (БАБ) – беларускае вайсковае фармаванье ў складзе збройных сілаў Летувіскай Рэспублікі ў 1920-1923 гг.

Беларуска-летувіскія вайсковыя контакты пачаліся ў лістападзе 1918 году, калі ў Вільні быў закладзены штабы 1-га і 2-га Беларускіх палкоў. Пазней, з лютага 1919 году, 1-шы полк (камандзэр - палкоўнік М. Лаўрэнцьеў) быў перадыслякаваны ў Горадню, а 2-гі расфармаваны. Аднак, калі ў траўні Горадню занялі палякі і пачалі разбройваць нешматлікія беларускія падраздзяленія, частка апошніх адышла ў Коўну, дзе з чэрвеня быў утвораны 1-я і 2-я Асобныя беларускія роты (АБР). Ужо 20 чэрвеня 1-я АБР (камандзэр - маёр А. Ружанцоў) была накіраваная на фронт супраць чырвоных і польскіх войскаў. 15 кастрычні-

Працяг на стар. 7

Чарговы ўдар па свабодзе слова

Сусветная кампанія за свабоду слова ARTICLE 19 лічыць праект Закону РБ «Аб інфармацыйнай бяспечы» яшчэ адным прымым ударам па свабодзе сродкаў масавай інфармацыі ў краіне.

Сусветная кампанія за свабоду слова ARTICLE 19 зрабіла заяву адносна праекту Закону РБ «Аб інфармацыйнай бяспечы». У заяве ARTICLE 19 гаворыцца, што арганізацыя вельмі занепакоеная плянамі ўвесьці ў Беларусі заканадаўства, накіраванае на забесьпячэнне «інфармацыйнай бяспекі» ці «абароны інфармацыі» і лічыць гэта яшчэ адным прымым ударам па свабодзе сродкаў масавай інфармацыі. Асабліва, га-

ворыцца ў заяве, гэтыя пляны выклікаюць сур'ёзную заклапочанасць у съявле будучых прэзыдэнцкіх выбараў, а таксама і без таго гаротнага стану незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. ARTICLE 19 лічыць, што Закон «Аб інфармацыйнай бяспечы» самым жорсткім чынам можа абмежаваць свабоду інфармацыі ва ўсіх сферах грамадзтва. Тоё ж самае тычыцца і законапраекту «Аб абароне інфармацыі».

ARTICLE 19 заявіў, што лічыць вельмі нездавальнічым той факт, што законапраекты, якія могуць стаць заканадаўчымі, не былі абрарадаваныя дзеля агульнага абмеркавання, а будучы

толькі разглядацца ў парлямэнце краіны ў лютым бягучага году.

Сусветная кампанія за свабоду слова зрабіла шматлікія заўвагі адносна законапраекту «Аб інфармацыйнай бяспечы», дзе заваstraе ўвагу толькі на ягоных некаторых прынцыповых недахопах, бо «ён ня варты глыбокага аналізу», сказана ў заяве. ARTICLE 19 выказвае меркаваныне, што «падобнаму заканадаўству няма месца ў дэмакратычнай дзяржаве і яго неабходна тэрмінова прысекчы».

Інфармацыйны аддзел
ПЦ «Вясна»

Гісторыя

Пачатак на стар. 6

Беларуская вайсковасць

ка на фронт прыбыла і 2-я АБР (камандзер – А. Гансэн). 17 лістапада абедзьве яны былі аўтаданыя ў Беларускі пяхотны батальён (камандзер – капітан С. Січка). Але ў красавіку 1920 г., у сувязі са звольненнем з ягоных шэратаў усіх грамадзянаў Летувы, частка зъменышлася да Беларускай асобнай роты (БАР) (камандзер – маёр А. Ружанцоў).

Як вядома, 12 ліпеня таго ж году, паміж Савецкай Расеяй і Летувой была заключаная дамова, згодна зь якой да апошній мусіл адыйсьці гарады Вільня, Горадня, Ліда, Ашмяны й інш. У гэтай сувязі летувіскому ураду тэрмінова была патрэбная сілавая падтрымка беларусаў, а «рокаш» генэрала Жалігоўскага, стварэнне ім «Сярэдняй Літвы», яшчэ больш прасунулі гэтыя дачыненьні. З урадам БНР В. Ластоўскага была заключаная таємная дамова аб антыпольскіх паўстанцкіх дзеяньяў на тэрыторыі Заходняй Беларусі і, у прыватнасці, у Коўне завяршалася фармаваныне адмысловага Беларускага асобнага батальёну, пачатое ў Вільні 27 верасня 1920 году.

На 1 сінэгня 1920 году, калі да новага фармавання далучылася БАР, батальён пад камандаю палкоўніка Усьпенскага (з 1922 г. – маёра Розманса) складаўся з роты пяхоты, камэндатуры й інтэндатуры, вучэбнага звязу, звязу сувязі і каманды коннай выведкі. Таксама БАБ меў культурна-адукатыўную і гістарычную камісію. Колькасць часткі вагалася каля 500 чалавек. Напачатку батальён дыслякаўся ў Коўне, пазней у Гудзінах, з 1922 году ў Вілкавішках, Мярэчы, а з 1923 году ў Марыямпалі.

БАБ прымаў актыўны ўдзел у згаданым паўстанцкім руху. Ён стаў вучэбным і ідэалагічным асяродкам, базаю падрыхтоўкі партызанаў.

Нягледзячы на пэўныя цяжкасці бела-часткі – афіцэры

В. Разумовіч, Я. Гайдукевіч, Валасовіч, Маёраў, Якаўлеў, праваслаўны капэлян І. Карчынскі – праводзілі сярод жаўнеру нацыянальную працу. Так, з 15 кастрычніка 1921 г. у батальёне выдаваўся ілюстраваны двухтыднёвік «Сьветазар» (рэдактары капітан Я. Гайдукевіч, ст. лейтэнант В. Разумовіч). З 1 траўня літаратурны аддзел Летувіскага генштабу наладзіў выданье часопісу для беларусаў

ва ўсім съвеце толькі на Літве захавалася жменя беларусаў-ваякаў, што маюць яшчэ права і гонар называцца беларусамі, што маюць яшчэ шчасце служыць у сваіх нацыянальных частках, са сваёй камандай, мовай, звычаямі, сярод сваіх жа сяброў - беларусаў...» Батальён праиснаваў да вясны 1923 году. У гэты час зъмянілася міжнародная сітуацыя, вядучыя дзяржавы съвету прызналі ўсход-



Штаб Беларускага Асобнага Батальёну. Наперадзе чацвёрты справа – камандзер батальёну палкоўнік Усьпенскі. Коўна, 1921 г.

«Вайсковы» (рэдактар маёр А. Ружанцоў). Падчас стацыянавання ў Мярэчы, афіцэр БАБ Разумовіч удзельнічаў у выданні газэты беларускіх паўстанцаў «Беларускі партызан».

Трэба адзначыць, што на той час асобы батальён быў унікальнаю вайсковою адзінкаю, як пісаў у 1921 годзе маёр Ружанцоў: «Сучасныя абставіны такія, што

нюю мяжу Польшчы разам з Сярэдняй Літвою. У сувязі з гэтым, у летувіскага ўраду з'яўлялася зацікленасць да антыпольскай дзеяніасці беларусаў. Таму 25 красавіка БАБ быў перафармаваны ў Асобную беларускую роту (камандзер – лейтэнант Яськаў), якая ў тым жа годзе была ўвогуле зыліквідаваная.

Людзі вераць дэмакратам, а не казіяткам

27 студзеня намеснік старшыні Партыі БНФ Вячаслаў Сіўчык і старшыня АГП Анатоль Лябедзька наведалі мястэчка Васілевічы, дзе жыве маці былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі.

У той жа дзень палітыкі скіраваліся ў Рэчыцу. У мясцовым Доме культуры адбылася сустрэча з жыхарамі гораду. Акрамя менскай дэлегацыі ўдзел у ёй бралі кіраунікі мясцовых структураў БНФ і АГП – Віктар Раманішка і Уладзімер Кацора.

На сустрэчу зявілася некалькі сотняў людзей, у тым ліку зь дзясятак пэнсіянэрак, прыхільніцаў А.Лукашэнкі.

Вячаслаў Сіўчык распавёў карэспандэнту «Навінаў БНФ», што шмат пытанняў да выступоўцаў былі навеяныя Лукашэнкаўскай прапагандай: колькі даляраў вам плаціць за тое, што хочаце прадаць Радзіму; ці можна крытыкаць Лукашэнку, калі ён усенародніў абранны; ці ёсьць у апазыцыі праграма і таму падобныя.

Як сведцаў прадстаўнікі дэлега-

цыі, пасля шчырай размовы, якая адбылася падчас сустрэчы, абсолютная большасць людзей, у тым ліку і пэнсіянераў, зразумела, што ня ўсё так проста, як ім кажуць Казіятка й К.

Людзі пачынаюць нарэшце разумець гора спн. Ульяны Захаранкі і іншых маці зынікльых апанэнтаў рэжыму, і тое, што палітыкі сядзяць у турмах з-за сваіх поглядаў, і што людзі бяднеюць. Для удзельнікаў сустрэчы стала відавочна – выйсьце толькі ў зьмене ўлады.

28 студзеня дэлегацыя сустрэлася з актывістамі дэмакратычных партый і арганізацыяў Мазыру. Улады спрабавалі перашкодзіць правесці сустрэчу, забараніўшы збор у памяшканні. Аднак гэтая акалічнасць не паўплывала на сустрэчу: размова адбылася ў парку на беразе Прывіці. Прышло каля 50 чалавек. Размова йшла пра стратэгію, праграму канкрэтных дзеянняў, якія мусіць ажыццяўляць актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў падчас презыдэнцкай кампаніі.

Наставіць ГЕРАСІМОВІЧ

Ліст у рэдакцыю –

Словаў скончыліся. Пачаліся жэсты.

У чарговы раз «вызначыўся» аўтары вядучы гэта званай аналітычнай праграмы «Панарама», што выходзіць у суботы, таварыш Казіятка. Ня так даўно ён ляпнуў пра танкі, на якіх савецкія грамадзяне маглі лёгка, без аникіх візаў, патрапіць у Польшчу ды Вугоршчыну. У перадапошнія жа сваёй перадачы, якая выйшла ў сьвет 27 студзеня, ён заявіў, што з усіх заходніх каштоўнасцяў, «яны (г. зн. апазыцыя. – Аўт.) засвоілі адно: добра загінаць чатыры пальцы», ды паказаў на ўесь экран буйным плянам кулак з узянутым сярэднім пальцам. Гэта ж як трэба не паважаць свой электарат (а хто ж яшчэ глядзіць перадачкі такога кшталту), каб

на ўсю краіну ў найлепшы час дэмантраваць такія непрыстойныя жэсты. Праўда, Казіятка зазначыў, што жэст непрыстойны. Вось жа атрымліваецца, што Зімоўскі вычвараецца вэрбальнымі сродкамі (пакуль што?), а ў калегі Казіяткі, мабыць, слоўнікавы запас ужо скончыўся, дык ён і перайшоў на мову жэстаў. Дарэчы, за аналагічны жэст, паказаны заўзятарам на трывунах, у свой час быў выведзены са складу футбольнай зборнай Нямеччыны падчас чэмпіянату сьвету і потым дыскваліфікаваны на пэўны тэрмін гулец Штэфан Эфэнберг.

Але Казіятку дыскваліфікацыя не пагражае. Гэта цяпер. А потым?

Міхаіл ЦІРЭНЯ

Relax

Выставка Галіны Горавай

У менскай сядзібе Партыі БНФ «Адраджэньне» (вул. Варвашэні, 8) адчынілася выставка мастацкіх суполкі «Пагоні» Галіны Горавай. У выставах яна ўдзельнічае з 1995 году – Менск, Віцебск, Нямеччына. На новай выставе, якая складаецца з 20 палотнаў, можна пабачыць карціны на розныя тэмы: прырода, рэлігія, горад...

Уваход вольны.

Што плянуе БМАgroup?

Да пачатку лютага 2001 году БМАgroup рыхтуе новы альбом «Песьні пра кахранье», прымеркаваны да цэлага шэрагу сівятаў, якія абрываюцца на грамадзкасць у лютым-сакавіку. Перш за ўсё маецца на ўвазе Дзень усіх закаханых 14 лютага, а таксама «ўзаемныя» даты: 23 лютага ў 8 сакавіка. Як можна зразумець з назвы альбому, які выйдзе ў фармаце аўдыёкасэты, кампіляцыю складуць «танцавалкі» і «медлякі» з яскравай любойнай лірыкай. У кампіляцыі возьмуць удзел Крама, Нейро Дюбель, Крыўі, Новае Неба, Палац, NRM, Іна Афанасьева, EXIST, Белы сон (Польшча), Безь білета і іншыя. Апроч прыемнай музыкі, закаханых чакае таксама бонус-сюрприз, які будзе прыкладзены да кожнай з кампіляцый.

Прэзентацыю альбому плянуеца правесці напярэдадні Дня Святога Валентына, 13 лютага ў клубе «Акварыум».

Акрамя гэтага на 2001 год БМАgroup плянуе:

люты – выданьне альбому гурту «Безь білета» (самы верагодны прэтэндент на намінацыю «Адкрыццё году» на Рок-каранацыі-2000); прэзентацыя першага нумару «самага чеснага музичнага часопісу POST'R»

люты-сакавік – выданьне кампакт-диску «Легенды Вялікага Княства» (музыка старажытнай беларускай дзяржавы)

красавік-травень – выданьне трэцяга кампакт-диску з сэрыі «Вольныя танцы»

красавік – чарговыя альбомы з сэрыі «Беларускі Музычны Архіў»: The best Сяржук Сокалаў-Воюш і Віктар Шалкевіч

На працягу вясны плянуеца арганізація беларускія гастролі польскага гурту «Jacques de Lousse» (ягоную песню Inter love song шукайце на альбоме «Песьні пра кахранье»), а таксама плянуеца працяг туру «Вольныя танцы».

БМАgroup выказвае ўдзячнасць усім гуртам, выкананым, музычным лэйблам і грамадзкім арганізацыям, усім чесным і нячесным журналістам ды фанатам айчыннай музыкі за тое, што былі з намі, і спадзяеца на далейшас плённае супрацоўніцтва.

Паводле прэсавага рэлізу
БМАgroup



№ 3 (36), 6 лютага 2001 г., наклад 299 асобнікаў

Распаўсюджваецца бясплатна на правох нут-

vutki.net

У нумары скарыстаная выява Пагоні з тытульнага аркуша Статута Вялікага Княства Пімоўскага 1588 г.

Аграс для піставання: 220005, Менск, а/c 42, тэл. 284-50-12

E-mail: bnf@journalist.com

в.а. рэдактара Віктар Івашкевіч

рэдактар нумару Аляксей Шэін

У нумары выкарыстаныя фатаздымкі Irex/ProMedia